

СТАНІСЛАЎ МАНЮШКА
УЛАДЗІСЛАЎ СЫРАКОМЛЯ

ЛІРА МАЯ ДЛЯ СПЕВАЎ

МІНСК 1998

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ТВОРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ ВЯЛІКІ ТЭАТР
ОПЕРЫ І БАЛЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
“БЕЛАРУСКАЯ КАПЭЛА”

СТАНІСЛАЎ МАНЮШКА

ЛІРА МАЯ ДЛЯ СПЕВАЎ

РАМАНСЫ І ПЕСНІ
НА СЛОВЫ УЛАДЗІСЛАВА СЫРАКОМЛІ

Серыя нотных выданняў “Беларускі гістарычны нотазбор”.

Серыя заснавана “Беларускай Капэлай” у 1996 годзе.

Галоўны рэдактар В.Скорабагатаў

Укладальнікі: У.Мархель
В.Скорабагатаў

Уступ: У.Мархель
В.Скорабагатаў

Каментар — У.Мархель

Музычны рэдактар — Г.Каржанеўская

Выданне ажыццёўлена пры падтрымцы Інстытута польскай культуры ў Мінску

© “Беларуская Капэла” 1998

18 снежня 1849 года Уладзілаў Сыракомля ўпісаў у альбом Станіслава Манюшкі верш, у якім былі такія радкі:

*Не толькі тут веліч твая многа значыць,
Тут лёс усталёўвае планы,
Бог даў табе творчасць, агонь даў спявачы,
Пляеш ты – на тое прысланы.
Цябе ічыра любім і плёну ўсе зычым:
Літве прысвяці ты настхненне
І стаў як Арфей з інструментам музычным,
Змякчаючы скалы, каменне.*

(Пераклад Ул. Мархеля)

Гэтыя слова ганаравання, выказаныя ад усведамлення вышэйшасці прызначэння Манюшкі, застаюцца пакуль самым раннім сведчаннем асабістага знаёмства паэта і кампазітара. Зразумела, яно магло адбыцца і ў іншым папярэднім часе, але пра гэта нічога невядома. Ёсьць толькі сведчанне памочніка-сакратара Сыракомлі Вінцэся Каратынскага, што ягоапякун і літаратурны настаўнік пазнаёміўся з кампазітарам у салоне гісторыка-этнографа і выдаўца Адама Кіркора. Абодва яны, і Манюшка, і Сыракомля, былі навідавоку і цікавіліся творчасцю адзін аднаго. Сыракомля, прынамсі, у адказ на заўвагу у «Tygodniku Petersburskim» пра абмежаваную для творчасці Манюшкі прастору ў Вільні зрабіў 6 лютага 1845 года ў сваім дзённіку запіс: «Але ці ж дзеля гэтага пазбаўляць нас талентаў і змушаць заўсёды зайдзросціць чужым краінам? Ці ж усе нашыя знакамітасці вывозіць з kraju, і так убогага? О, не! Калі ўжо хочам неверагоднага, то давайце лети жсадаць таго, каб у нас мастака разумелі так добра, як і ў іншым месцы, каб і ў нас знайшлося дастаткова справы для яго таленту і вуха і ніколі не магло наступіць тое, што мы ўсіх наших геніяў хацелі б высылаць за мяжу. Нам бы заахвочваць іх дома, рабіць усё магчымае для развіцця талентаў, хай жывуць, твораць дзеля славы нашай зямлі і не маюць падстаў скардзіцца, што не ў іншым месцы нарадзіліся».

Сыракомля арандаваў тады на Стайбцоўшчыне прынёманскі фальварак Залуча і ў Вільні, дзе жыў Манюшка, бываў толькі наездамі. Праўда, гэта не перашкодзіла ім сышціся так блізка, што Сыракомля неўзабаве стаў хросным бацькам Манюшкавага сына Яна Бабтысты. У чэрвені 1854 года паэт прысвяціў свайму хросніку вершаванае вітанне з імянінамі:

*Хай твае скроні ўсвецияць прамені,
Як твайго бацькі, славай іскрыста,
Толькі больш грошай май у кішэні,
Яне Бабтыста!*

(Пераклад Ул. Мархеля)

У 1852 годзе, калі ўзнікла задума пра напісанне кантаты «Год у песні», паэт, атрымаўшы гасцінны прытулак у доме Манюшкавага цесьця, амаль цэлае лета знаходзіўся ў сталіцы колішняга Вялікага Княства.

За гэты час былі напісаны і пакладзены на музыку асобныя фрагменты кантаты – «Ранішняя песня», «Песня войта», «Каласок», «Перапёлка» і «Вечаровая песня». На tym паэт і кампазітар спыніліся, новых урыўкаў для працягу кантаты больш не стваралі. Аднак у аснову пяці фрагментаў кантаты была закладзена такая часава-мастацкая сувязь, якая лучыць іх у песеннны цыкл на тэму жніва.

Вядучы паэтычна-меладыйны кірунак цыклу адкрываў жніво як свята працы і філасофію жыцця, бо традыцыі жніўных песен працягваў не праз прямое засваенне беларускага фальклору, як у выпадку Яна Чачота, а на ўзору мастацкага асэнсавання або нават пераасэнсавання вясковых рэалій і іх вуснапаэтычнага ўвасаблення ў меласе. Таму, відаць, і набыла роўную з «Праснічкаю» папулярнасць «Вечаровая песня» ці, як яшчэ яе называлі, «Песня Ганны». Змест яе тычыцца ў асноўным цяжкай працы жніве, але ён патрэбен дзеля аднаго радка пра дзявочую мару, якую не ў стане заглушкиць ні спёка, ні стома. Памкненне да нязведенай прыгажосці мачней, яно жыццесцвярджальнае.

Не меншай энергіяй сцвярджэння прыгожага ў жыцці напоўнены драматызаваны цыкл з чатырох песен «Лірнік вясковы». З тэкстам гэтага твора кампазітар мог пазнаёміцца яшчэ вясной 1857 года, калі паэт прыязджаў з арэндаванага ім прынёманскага фальварка Залуча ў Вільню. У ім аўтар уяўляе сябе песняром-лірнікам, які вандруе па вёсках. Не ўсе здольны яго зразумець, а tym больш суперажываць з ім. Ён, пакрыўджаны, бачыць, як крыўдзяць іншых. Аднак ёсьць і суцяшэнне: яго песня не памрэ з яго смерцю, рэха памножыць слова і тоны песні і разнясе іх па свеце. У сэрцы лірніка пульсue нязгасная вера ў тое, што з часам прыйдуць да яго магілы пакланіцца людзі здалёку, а тыя, з кім ён жыв і хто яго ведаў, будуць дзівіцца, што песні іх вёскі разышліся так далёка. Яны павядуць «плод прыбылы да цвінтарнай магілы» і, паказаўшы на курганок ля сасны, з гонарам скажуць: «Тут наш лірнік вясковы, памёр ён, граючы на ліры».

Рамантычная ўзнёсласць верша не магла не захапіць Станіслава Манюшку, які, як і У. Сыракомля, звяртаўся ў сваёй творчасці да беларускага фальклору, выступаў за дэмакратычнасць мастацтва. Музычнае вырашэнне Манюшкі тэмы «мастак і грамадства» у цыкле «Лірнік вясковы» прымусіла кампазітара знайсці нязвыклыя для свайго часу сродкі выразнасці. Цыкл набліжаны па форме да сольнай

канцаты, мае рысы музычнага развіцца сімфанічнага тыпу, арыентаванага на выкарыстанне фальклорных прыёмаў музыцыравання (I і II часткі). У кульмінацыйнай III частцы ўвага слухачоў засяроджваецца на трагедыі мастака, незразуметага аднавяскуюцамі. Музыка гэтай часткі свядома пазбаўлена фону гучання ліры. Мясцовую праблему, – своеасаблівую «маленьку трагедыю», – кампазітар выводзіць на ўзоровень сусветнага абагульнення. Узнёслы фанфарны гімн народным музыкам, дый мастакам увогуле, уяўляе з сябе фінал цыкла. Урачыстасць дасягаецца і амаль паланезнай святочнасцю – гэта, бадай першая спроба такога роду ў дачыненні да жанру. (Паланезам на 4/4 пачынаецца сцэна бала у оперы «Война и мир» С. Пракоф'ева).

Напісаны на пачатку 1857 года, у пару развітай дружбы кампазітара і паэта, «Лірнік вясковы» ўпершыню быў выкананы 2 красавіка 1857 года на дабрачынным канцэрце Ігнатам Залескім – вучнем С. Манюшкі, спеваком і кампазітарам... Захаваліся звесткі, што песня вельмі горача ўспрымалася слухачамі на музычным вечары С. Манюшкі, які адбыўся 4 мая таго ж года ў зале дома Мюлера. Газета «Kurjer Wileński» ў сувязі з гэтым пісала: «Гучныя ўсеагульныя працяглыя воплескі пасля кожнай п'есы (у ёй чатыры часткі) і шматразовыя пакліканні аўтара і выканаўцаў былі выяўленнем глыбокага ўражання і захаплення слухачоў і разам яскрава передавалі тое сардэчнае ўспрыманне публікай аўтара і яго памочнікаў – артыстаў, для якога недастаткова адной дасканаласці мастацтва, а патрабна яничэ ўсведамленне яго высокага маральнага прызначэння...». Гэты цыкл стаў на нейкі час бадай ці не самым частва выканальным на канцэртах вакальнай музыкі ў Вільні. Не раз выконваў яго віленскі барытон Ахілес Банольдзі, які, дарэчы, шмат зрабіў для папулярызацыі творчасці Манюшкі ў Пецярбургу. У Вільні ж – не толькі як спявак, а яшчэ і як фундатар выданняў манюшковых твораў. У Ахілесавым жа выкананні гучаў «Лірнік...» і пад час канцэрта, які наладзілі віленскія аматары музыкі ў гонар кампазітара перад яго ад'ездам у Варшаву.

Тое, як балюча перажывай Уладзіслаў Сыракомля пераезд кампазітара ў Варшаву, як неабыякава ставіўся паэт да лёсу сябра, відаць з радкоў яго ліста да Яна Хэнціньскага (лістапад 1857 г.). «Вось у гэтую хвіліну, – пісаў паэт, – наша Манюшка, дрыжучы, чакае прысуду вашай публікі. Баюся прадказваць, але Бог ведае, ці будзе даспадобы вашай публікы, спеичанай італьянской музыкаю цяжская, класічная і аднацасова хвалюючая музыка (Манюшкі). Знаўцы пахваляць, але ці прымуць шырокія колы? Манюшка належыць патомкам – ён спакойны за суд сучасных і будучых знаўцаў, але яму трэба, каб яго адчуці, зразумелі, палюблі. Гэта болей значыць, чым апладысменты. Варшава ў гэтую хвілю маеца вынесці прысуд, але хай памятае, што гэты прысуд будзе яничэ перасуджаны Еўропаю і наічадкамі. Суддзі, майце на ўвазе!».

Рамансы С. Манюшкі на вершы У. Сыракомлі, як і бальшыня яго вакальных твораў, прызначаных для хатніга выканання, набывалі рысы хатніга рамантызму і спрыялі, хоць і не напрамкі, – перш за ўсё на эстэтычным узроўні, – росту нацыянальнай свядомасці. Грамадзянскія матывы – моцны бок гэтих твораў. Яны пазбаўлены нават намёка на салоннасць. Невыпадкова народнасць у вышэйшым сэнсе гэтага слова рабіла Манюшковыя творы папулярнімі адразу пасля іх публікацыі, прычым не толькі ў асяроддзі прафесіяналу і аматараў, але і ў сялянскім асяроддзі. Патрыятычныя, нацыянальныя матывы кампазітарам не дэкларуюцца, а як быццам высвечаюцца знутры. Акампанемент у гэтих творах не ёсць просты паўтор вакальнай партыі, які ўпрадакаваны сухой рытмаарганізацыяй і гарманічнай падтрымкай спевам. Фартэпіянная партыя заўсёды актыўны ўдзельнік, стварае музычна-паэтычную карціну наройні з выразна-разнастайнай вакальнай партыяй, дарэчы, заўсёды выгодна напісанай для голасу.

У выбары сюжэтаў для песен Манюшка нярэдка спыняўся на тых тэкстах Сыракомлі, якія мелі тэматычную блізкасць да твораў Яна Чачота. Тут і жніво, і вяселле, і жывая прырода, якая нават гаворыць («Каласок», «Перапёлка»). Але калі Чачот амаль ніколі не выступае ў сваіх вершах каментатарам, дык Сыракомля, здымоючы сацыяльную напружанасць (рамантычнае ўвасабленне жанру ільї), засяроджваецца на ўнутраным свеце ідэалізаваных герояў. Гумар, дабрыня, спагада, суперажыванне – усё гэта ў поўнай меры дае магчымасць раскрыць выканаўцам (і спеваку, і піяністу) і музыка Манюшкі. Акрамя таго, яна дазваляе быць адначасна і героем выканання, і каментатарам падзеі – надзвычайні ўзрост!

Ведаючы тэматычную арыентацыю кампазітара ці, так бы мовіць, яго сімпатыі да твораў, заснаваных на вуснапаэтычнай традыцыі, рэдакцыя газеты «Kurjer Wileński» (1860, № 12), дзе была змешчана «Народная песня з ваколіц Вільні» ў польскім перакладзе Сыракомлі, выказала зычэнне, што добра было б, калі б яна «магла знайсці месца ў «Хатнім спеўніку» Манюшкі». Але гэта не здарылася, хоць да творчасці Сыракомлі кампазітар звяртаўся яшчэ неаднойчы. «Гімн да Пана Езуса» ён напісаў незадоўга перад сконам.

Сувязь паміж землякамі ніколі не парывалася. «Я разумею, – пісаў паэт у канцы снежня 1860 года ў лісце да Манюшкі, – што Варшава павінна мець свае церні, але і адчуваю, што ў ёй вальней дыхаць грудзям мастака. З часу, як ты нас пакінушь, ты даў столькі бліскучых сведчанняў мастацкага жыцця, што нам і гонар перад Еўропаю, і сорам за сябе, што знакамітага земляка мы раней не ўмелі цаніць».

ПАРАДА

Allegretto

1. Шмат дзяў - чат, пры - го - жых воч, а ў па - гля - дзе
2. Хто жа - на - ты, той пра - паў, до - лю ціж - ку -
3. Гэй, не здра - дзішь вер - ны конь, у ва - ду з ім

зор - кі, нач. До - бра зі - мі ў ле - се, ў по - лі, толь - кі ле - пей дні на во - лі.
 ю спат - каў, не ва - ю - е за ста - рон - ку, бо тры - ма - ец - ца за жон - ку.
 і ў а - гонь, ён ім - чыц - ца, быц - цам ве - цер, і на - се ця - бе па све - це.

1.2.3. Дзён жа - ніць - бай не гу - бі, я не пад - ма - ну: ле - пей ты ка -

ня ку - мі, тра - піш на вай - ну, тра - піш на вай - ну.

ЛЮЛІ

Non troppo

1. Што з лё - сам зма - ган - не? Тва - ё - толь - кі спан - не. Хай сон ця - бе крыл - лем а -
2. Xi - ба єсць тры - во - га, што дзесь - ці у - бо - га. I слё - зы ду - шу а - гар -

6

ту - ліць. Я - кі - я тут вой - ны - спі, бра - це, спа - кой - на. Лю - лі, не - маў -
ну - лі? Чу - жа - я ня - до - ля у сэр - ца не ко - ле. Лю - лі, не - маў -

10

14

lyat - ka, лю - li, лю - li, лю - li!
lyat - ka, лю - li, лю - li, лю - li!

mf

p

mp

Свет сле - па пас - пеш - ны! Хто спіць, той не грэ - шны, як дзе - ці, што ў хрос - ная ка -
А пер - шай га - дзі - не а - бед быць па - ві - нен, па чар - цы та - ды пе - ра -

20

mf

p

mf

шу - лі. За - плю - шча - ны во - чы - і сон - ца не змро - чыць. Лю - лі,
ку - лім і зноў - ку у ло - жак ця - бе спаць па - жым. Лю - лі,

24

p

pp

pp

riten. *ppp*

не - маў - лят - ка, лю - лі! Не - маў - лят - ка, лю - лі, лю - лі, лю - лі!
не - маў - лят - ка, лю - лі! Не - маў - лят - ка лю - лі, лю - лі, лю - лі!

28

riten.

pp a tempo

rallent. *trill.*

ДОЛЯ

Moderato

1
2. Дар - ма пла - чу, за - клі - ка - то
Ред. *

1. Ны - е сэр - ца без па - то - лі, нуд - на льюц - ца слё - зы... Вый - ду клі - ка - ць леп - шай до - лі
2. Дар - ма пла - чу, за - клі - ка - то і ў жаль - бе ма - лю я: ве - цер сло - вы ад - бі - ва - е -

5
mp
piu f

ўдалъ, пад шум бя - ро - заў. Дзе ты леп - ша - я, дзе, до - ля? Як ця - бе па - зна - ем, пры - мем
до - ля а - ни чу - е... Ой ты, пе - сень - ка, маў - чы ты! Ве - цер нам не збі - ці; нам па

8
cres
cen

хле - бам, пры - мем со - ляй, шчы - ра пры - ві - та - ем.
до - лі век раз - бі - тым сэр - цай - кам ту - жы - ці.

11
do
p

РАНІШНЯЯ ПЕСНЯ

Allegretto, non troppo lento

The musical score consists of five systems of music, each with two staves (treble and bass). The key signature is $\text{B} \flat$ (two flats), and the time signature is $6/8$.

System 1: Dynamics: p , pp , sf , sf , sf , sf , fp . Lyric: Дзе - ші, ўста -

System 2: Dynamics: pp , sf , sf , sf , sf , sf , fp . Lyric: вай - це! Хут - ка сви - та - нак, я ўжо га - дзі - ну бе - га - ю // во - чы, спан - ня йля - но - ты скон - чыў - ся

System 3: Dynamics: pp , sf , sf , sf , sf , sf , fp . Lyric: сам, час.

System 4: Dynamics: pp , sf , sf , sf , sf , sf , fp . Lyric: бо з - за па - з Бо - гам па -

System 5: Dynamics: pp , sf , sf , sf , sf , sf , fp . Lyric: гор - ка со - неч - ны ра - нак яс - ны дзень до - чні - це ваш дзень ра - бо - чы. Хай жа Хрыс - то

бры пры - слай ѫ
 вы крыж бу - дзіць вас, пры - слай ѫ
 крыж бу - дзіць вас, яс - ны дзень
 хай жа Хры -

до - бры пры - слай ѫ
 сто - вы крыж бу - дзіць вам.
 вас.

1..2. *p*
 Ўрэ - шце ад - крый - це, сон - ны - я // 3.

Дзе - ші, ўста - вай -

24
 це, бо пра - цы час!

25
 Я ўжо га -

28
sf *sf* *sf* *fp*

дзі - ну бе - га - ю сам, дзень до - бры

31

сон - ца па - слы - ла вам; дзе - ці ўста - вай - це, бо пра - цы

34

час, хай крыж Хры - сто - вы ма -

37

цу - е, ма - цу - е вас,

40

юста - вай - це, дзе - ці, бо пра - цы час,

43 *sf*

хай крыж Хры -

46 *pp*

49

сто - вы ма - цу - е вас.

ppp

52

pp *pp* *pp* *pp*

Red.

55

ПЕСНЯ ВОЙТА

Allegro

mf

1. Гэй, хлоп - цы! И хто з вас не ко - сіць? Да -
 // - ча - ты, на жні - ва пан про - сіць, ка -

p

1
 2:6

вай - це на луг, я ча - ка - ю. I до - сыць спя - ваць у - жо,
 быў сноп у сноп, за - клі - ка - ю. I до - сыць тых пе - сень мне,

4

до - сыць, бо я вам і - накш за - спя - ва - ю!
 до - сыць, бо я вам і - накш за - спя - ва - ю.

I Ка -

scerzando

кве - ткі, і вет - ру і - гран - не хай бу - дуць у пес - нях ня -
 лос - ся і вет - ру і - гран - не за - ба - ва пус - та - я для

10 *scerzando*

The musical score consists of four systems of music. The first system starts with a treble clef, 6/8 time, and dynamic 'mf'. It contains lyrics in Russian: 'Гэй, хлоп - цы! И хто з вас не ко - сіць? Да - // - ча - ты, на жні - ва пан про - сіць, ка -'. The second system begins with a bass clef, 6/8 time, and dynamic 'p'. It contains lyrics: 'вай - це на луг, я ча - ка - ю. I до - сыць спя - ваць у - жо, быў сноп у сноп, за - клі - ка - ю. I до - сыць тых пе - сень мне,'. The third system continues with a treble clef, 6/8 time, and lyrics: 'до - сыць, бо я вам і - накш за - спя - ва - ю! до - сыць, бо я вам і - накш за - спя - ва - ю.' followed by 'I Ка -'. The fourth system starts with a bass clef, 6/8 time, and dynamic 'scerzando', containing lyrics: 'кве - ткі, і вет - ру і - гран - не хай бу - дуць у пес - нях ня - лос - ся і вет - ру і - гран - не за - ба - ва пус - та - я для'. The piano part is indicated by a bass clef and includes harmonic changes and dynamic markings like 'mf' and 'p'.

змен - на. Па мне, га - спа - дар той, вас - па - не, хто
 свя - таў: той ко - лас най - леп - шы, вас - па - не, што

13

вы - су - шыць квет - кі на се - на, па мне, га - спа - дар той, вас -
 бо - лей да - е мне зяр - на - таў, той ко - лас най - леп - шы, вас -

16

sf

па - не, хто вы - су - шыць квет - кі на се - на.
 па - не, што бо - лей да - е мне зяр - на - таў...

19

f

riten.

a tempo

mf

riten. *mf*

f a tempo

1.

mf

2.

2. Дзяю - //

23

КАЛАСОК

Allegretto

1 *mf*

fp

6 *tr* *tr*

p

1. Ко - лас жыт - ні,
2. Ди не ма - е
3. Ле - пей быць сяб -

11 *piu lento*

12 *piu lento*

15 *ral*

16 *ral*

Tempo I

19

- len - tan - do

во-ля, то бы-ла і во-ля.
ва-я, га-ла-ва сі-ва-я.
ла-ціца, да-зям-лі хі-ліц-ца.

на-бі-ра-е
за-сму-шіў-ся
ле-пей жар-ты

21

ко-лас мо-цы, пад-рас-та-е гэ-так, што ўсмі-ха-ец-
ён на вет-ры, зжоук-нуў важ-кі ко-лас: на сту-пі-ла
ма-ла-ды-я, жар-ты і сва-бо-ля, чым у-жо раз-

23

-ца ён сон-цу і хі-нец-ца, а-ба-рон-ца, да кра-су-няй-
спе-лась ле-та, дум-кі піс-нуць не-прык-мет-на, го-лаў хі-ляць
мо-вы ты-я, што вя-дуць здаў-на ста-ры-я пра жиц-цё і

rallent.

p più mosso

кве-так.
до-лу.
до-лю.

Дождя-го ба-дзё-рыць, мы-е,
За-спя-ко-це лет-ний мле-е,
За-глу-шай-жа, смех, са-бо-ю

fp mp più mosso tr p scherzando

ве - цер за - баў - ля - е, ну, а пес - ні ма - ла - ды - я жаў - ра - нак спя -
 гнец - ца сум - ны ко - лас і ў вя - сё - лай пес - ні жне - яў чу - е смер - ці
 поз - ніх ду - мак про - зу: ле - пей сэр - ца ма - ла - до - е, чым ста - рэ - чы

36

- ва - - е. Дождя - го ба - дзё - рыць, мы - е, ве - цер за - баў - ля - е, ну, а
 го - - лас. У спя - ко - це лет - ний мле - е, гнец - ца сум - ны ко - лас і ў вя -
 ро - - зум. За - глу - шай жа, смех, са - бо - ю поз - ніх ду - мак про - зу: ле - пей

cresc.

41

cres - - - cen - - - do

ral lent.

Tempo I

пес - ні ма - ла - ды - я жаў - ра - нак спя - ва - е.
 сё - лай пес - ні жне - яў чу - е смер - ці го - лас.
 сэр - ца ма - ла - до - е, чым ста - рэ - чы ро - зум.

46

sf ral lent. p > mf tr

52

tr tr p

ПЕРАПЁЛКА

Allegretto

**3**

p scherzando

mp mol - - to ral - - len -

1. Пе - па - пёл - - ка ў моц - ным жа - лі,
 2. "Вы спя - вай - - це, жні - це жы - та!
 3. "Пі - це, жне - - і, пей - це пес - ні,
 4. Пла - ча ў жы - - це, ен - чыць птуш - ка -

mol - - to ral - - len -

tan - - do a tempo

бо гняз - до ёй рас - тап - та - лі, і ў ия - шчас - - ші
 Пан ба - га - ты ваш і си - ты. Pe - ра - сох - - лі
 бо да - лё - ка го - лад вес - ні. Як вяс - на рас -
 чу еш,вой - це, пан - скі служ - ка? Ты ім - чы - ся

tan - - do a tempo

нам злас - лі - ва вы - шча - беч - ва - е за жні - ва, пла - ча ў жы - це,
 студ - ні ў спё - ку, пес - няй сма - гу збіць ня - лёг - ка. Хай збя - рзц - ца
 - плюш - чыць во - чы, го - ры збож - жа днём і оч - чу за мя - жу да -
 ў двор праз грэб - лю, пры - на - сі ад па - на стрэль - бу і за - стрэль у -

f

12

пра - клі - на - е, от жа пту - шач - ка я - ка - я,
 толь - кі збож - жа, пан па - це - шыць вас вяль - мож - на,
 - лё - ка зво - зяць, а зва - ны па вёс - ках зво - няць;
 - сім на - дзі - ва пе - ра - пёл - ку шча - бят - лі - ву,

rallent.

пла - ча ў жы - це, пра - клі - на - е. от жа пту - шач - ка я -
 даць ві - на вам за - га - да - е". От жа пту - шач - ка я -
 смерць жні - во рас - па - чы - на - е". От жа пту - шач - ка я -
 ціх - не хай, не пра - клі - на - е. От жа пту - шач - ка я -

p rallent.

lento

a tempo

- ка - я!
 - ка - я!
 - ка - я!
 - ка - я!

tr

di - - mi -

a tempo

22

- ni - en - do

pp

ВЕЧАРОВАЯ ПЕСНЯ

Andantino

p

dolce

dolce

1. Ноч - чу па ро - сах, спей наш, раз -нос - ся!
2. Бліз - ка ўжо ха - та, род - ны - я ша - ты,

Хай рэ - ха сі - лу не тра - ціць.
сэр - ца ча - ка - е па - то - лі.

Вёс - ка ўда - ле - чы, ў ха - це ля пе - чы
Ма - ці ста - ра - я там за - пы - та - е:

на - ша руп - лі - ва - я ма - ці.
“Коль - кі на - жа - лі у по - лі?”

Заў - тра ўжо свя - та, жы - та не зжа - та -
Ма - ці ска - жу я: “Ру - чак шка - ду - ю,

хай па - кры - се да - спя - ва - - е,
шко - да пад спё - ка - ю тва - - ру.

хай па - сва - во - ліць
Не йшла ра - бо - та,

(2-я зв. *poco rit.*)

16

dolcissimo (2-я зв. *a tempo*)

19 *p dolcissimo* (2-я зв. *a tempo*)

(2-я зв. *poco rit.*)

(2-я зв. *poco rit.*)

(2-я зв. *poco rit.*)

22 (2-я зв. *a tempo*)

25

poco rit. *pp*

ПЕСНЯ МАРЫИ

Allegretto

Сон - ца свя - точ - на

dolce

simile

Con ped.

све - щіць, хо - ра - ша ўкол і лю - ба. Бо - жа, тва - е мы

дзе - ці - я сён - на йду да шлю - бу. Гос - цей - кі со - чаць

во - стра, ці ма - ла - ды шле вес - ці. Друж - кі ма - е і

rallent.

a tempo, un poco più lento

17

сё - стры, ко - сы па - ра за - пле - си. Едзь - це да мо - глиц,

ко - ни! Едзь, друж - ка, едзь жа мі - лы!

21

Tempo I

pp

ral - - len - tan - - do

25

кло - не схі - лю - ся да ма - гі - лы! Ма - ці на шча - сце

вс - тла ру - ты вя - нок у - зло - жыць, - мой Ян - ку, ра - нак

29

ac - ce - le - ran - do
 све - тлы нам до - лю на - ва - ро - жыць. Ле - сам ім - чы - це -

33
 ac - ce - le - ran - do

ralent.
 по - лем: да - ро - га не - ма - ла - я! Зві - няць зва - ны ў кас -

37
 ralent.
 a tempo

f ralent.
 цё - ле, і ксёндз даў - но ча - ка - е! И ксёндз даў - но ча -

41
 f ralent.
 colla parte

a tempo
 ка - e!
 dolce

p a tempo
 ralent.
 pp lento

ПЕСНЯ ПАХОДУ ЛІЦВІНАЎ

Allegro

marcato assai f

Лес шу - міць не пер - шы раз;
У му - рах сха - вав - ся лях,
князь у бой па -
ды ў я - го - ным

4

клі - каў нас; уз - мац - нім - ся сён - на ду - хам, заў - тра хва - лай
сэр - цы страх; ля - ха то - га мы за хві - лі і змаг - лі, і

8

пу - сцім ю - ху - дык у до - бры час!
па - ла - ні - лі, зда - бы - лі мы гмах!

12

f rallent.

lento e f

rallent.

sff

a tempo

час! гмах!

Сме - ла, ко - сю, йдзем у бой!

Зна - ю нем - цаў до - бра сам,

Ба - я - вы та -

Бо - кра - су - няу

16 a tempo

ва - рыш мой!

мно - га там;

Во - раг ёесь не для пры - яз - ни,

нем - ца мы ў кры - ві ўта - пі - лі,

га - спа - дар - не

пры - га - жу - няу

20

для ба - яз - ни,

за - ха - пі - лі -

сме - ла, муж - на стой!

за - ста - нуц - ца нам!

Сме - ла, муж - на стой!

За - ста - нуц - ца нам!

f lento

ff molto ritenuto


Як пай - шлі мы

29 f



34

frallent.



38

f ad libitum

слóй,

a - ня - меў без

слóй.

42

sff

46

МАТЬЛЯ

Vivace, ma tranquillo

The musical score consists of eight staves of music for voice and piano. The key signature is A major (two sharps). The tempo is Vivace, ma tranquillo.

1. Stave (Treble Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

2. Stave (Bass Clef):

- Measure 1: *ppp mormorando*. The vocal line consists of eighth-note patterns.
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

3. Stave (Treble Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

4. Stave (Bass Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

5. Stave (Treble Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

6. Stave (Bass Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

7. Stave (Treble Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

8. Stave (Bass Clef):

- Measure 1: Rest (indicated by a dash).
- Measure 2: Rest (indicated by a dash).
- Measure 3: Rest (indicated by a dash).
- Measure 4: Rest (indicated by a dash).
- Measure 5: Rest (indicated by a dash).
- Measure 6: Rest (indicated by a dash).
- Measure 7: Rest (indicated by a dash).
- Measure 8: Rest (indicated by a dash).
- Measure 9: Rest (indicated by a dash).
- Measure 10: Rest (indicated by a dash).
- Measure 11: Rest (indicated by a dash).
- Measure 12: Rest (indicated by a dash).
- Measure 13: Rest (indicated by a dash).

Text:

1. Хлоп - ча ру -
2. Хай - жа ля -

ха - вы, кінь - жа сва - во - лю,
та е, хай жа ля - та - е,

ма - тыль між квє - так лё - та - е
коло - кі га - дзін жыц це ён ад - чу -

ў по - лі - вось та - я хві - ля!
ва - е, па - куль у сі - ле,

я - ка - я хві - ля!
па - куль у сі - ле.

Ты Крыл - па - гля -
птицы нат -

дзей
 хнёс
 бы: ра -
 ны: ён
 дась
 у -
 я - ка - я,
 тра - пё - на,

16 *pp*
con anima

хай
 це -
 я - шыц -
 го - ца
 крыл
 хо
 ле - ча
 зо - трау -
 ла - трай
 кай
 там -
 зя -

19 *con anima*

ззя - е -
 лё - най -
 не би
 не би
 ма -
 ма -

22

ты - ля!
 ты - ля!
 Не би
 Не би
 ма - ты - ля!
 ма - ты - ля!

24

di - mi - nu - en - do

mf

3. Веч - нась - я - му - для - нас - быц - цам -
 4. Ма - рыць - аб - ру - жах - смок - ча - цы -

30

хвіль - ка, жы - ші - шмат - всс - наў - хо - ча ма -
 ку - ты, п'е - за - са - ло - дай - кро - плі ат -

33

тыль - ка, трым - ціць ён крыл - лем, трым - ціць ён
 ру - ты, трым - ціць ён крыл - лем, трим - ціць ён

37

крыл - лем, з кве - так і тра - вай ён па - крыць па -
 крыл - лем! Па - куль жа, хлоп - ча, ве - рыць єн

p dolce

41

pp

f con anima

рад - ку
бу - дзе

сло -
ў кве -

дыч
так

ха -
баль -

цеў
за -

бы
мы

45

con anima

cresc.

піць
грэх

да
я -

а -
го

ста -
пу -

тку -
дзіць!

не
Не

бі
бі

ма -
ма -

48

ты - ля!
ты - ля!

Не
Не

бі
бі

ма -
ма -

ты - ля!
ты - ля!

51

54

di mi ni en do

mf

5. Ка - лі б меў роў - ны век ён з лю - дзя - мі

{ 57

стай - шы роў - ным ве - да - мі

{ 61

з на - мі, піў мёд з ба - дыл - ля, піў

{ 64

мёд з ба - дыл - ля - хай не пры -

{ 67

ждаў бы жыць ра - ні - цо - ю!
 70 *pp*

con anima
 Хлоп - ча, та - ды ўжо сва - ёй ру -
 73 *con anima* *cresc.*

ко - ю за - бі ма - ты - ля! За - бі ма -
 76

ты - ля!

80 *di mi ni en do* *ppp*

КАЛЯДА

Allegretto

p

SOPRANO

Пе - рад ва - мі спя - ва - ем ста - ра -
W - ры - я Свя - та - я мод - лам

ALT

Пе - рад ва - мі спя - ва - ем ста - ра -
W - ры - я Свя - та - я мод - лам

p

1

5

свец - кім зви - ча - ем, ў Но - вы Год до - рым пес - няй спа - дзе
ва - шим спры - я - е, хай я - се на - ша прошь - ба у - зру

свец - кім зви - ча - ем, ў Но - вы Год до - рым пес - няй спа - дзе
ва - шим спры - я - е, хай я - се на - ша прошь - ба у - зру

вы; як на - дзе - ю ад - чу - ем, вось та - ды ка - ля - ду - ем, на - шы
шыць, хай у час і шча - слі - ва збож - жа дасць на - ша ні - ва, а

вы; як на - дзе - ю ад - чу - ем, вось та - ды ка - ля - ду - ем, на - шы
шыць, хай у час і шча - слі - ва збож - жа дасць на - ша ні - ва, а

10

слу - хай - це спе - вы!
 цно - ту - ва - шы ду - шы.
 слу - хай - це спе - вы!
 цно - ту - ва - шы ду - шы.

I ная - хай Бо - жы
Па - над ме - стам, над

15

Сы - не сва - ё сэр - ца ад - чы - ніць, гэ - ты скарб не - вы -
 вёс - кай хай лу - на - е Дух Бос - кі, ла - ску роў - ны рас -

20

чэр - пны, ба - га - ты;
 сы - пле ў на - ро - дзе; *mf*

хай жа зор - ка вам ззя - е, пром - нем
 ці бя - се - да, ці пра - па - бу - дуць

24



ва - шы ўсвят - ля - е і га - ло - вы, і ха - // ты.
сэр - цы яд - нац - ца у лю - бо - ві і зго - //

29

poco rit.

2. a tempo



Хай Ма - // Хай жыц - цё, як маг - чы - ма, пад - ма -
a tempo



Хай Ма - // - дзе. Хай жыц - цё, як маг - чы - ма, пад - ма -

a tempo

34



цу - е гра - шы - ма, з ла - скі Бо - га, ўсе лю - - дзі, зы -



цу - е гра - шы - ма, з ла - скі Бо - га, ўсе лю - - дзі, зы -

38

члі - ва гро - шай мно - га збя - ры - це, ка - лян -
 члі - ва гро - шай мно - га збя - ры - це, ка - лян -
 {
 42
 }
 46
 {
 }
 дар вы ку - пі - це - дні ад - ліч - ваць шча - слі
 дар вы ку - пі - це - дні ад - ліч - ваць шча - слі
 {
 }
 50
 {
 }

rall. *a tempo*
rall. *a tempo*
rall. *f* *a tempo*

ЛІРНІК ВЯСКОВЫ

ІДЫЛІЯ

I

Allegro moderato

♩=66

Лі - ра ма - я для
спе - ваў, ця - бе з ча - роў - ных дрэ - ваў на - пэў - на змай - стра - ва - лі.

ff sf p

Як я вазь - му у ру - кі, як
вы - да - сі ты гу - кі, праз³ сэр - ца пой - дуць хва - лі.

f p

18
 Чут - на ра - дась та - ка - я, ни -
 Ped. * Ped. *

rit.
 a tempo
 бы ду - ша i - гра - е туж - лі - ва i вя - сё

22
 rit.
 a tempo ff f

ла.
 я шча - спі - вы, ба - га - ты,
 Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

lento f
 як ад ха - ты да ха - ты ха - джу й ха - джу па сё - лах!
 Tempo I

30
 lento
 sf
 f ff f
 Tempo I

З лі - ра - ю мне па - то - ля: i
 Ped. * Ped. * Ped.

 дзень, і ноch, і бо - лей лі - ра заў - жды і - гра - e.

 ff p

 Poў - няц - ца гру - дзі ва - рам, i
 Ped. * Ped. * Ped.

 твар га - рыць па - жа - рам, аж - но кроў за - кі - па - e.

 f p

50
 I хоць ру - ка а - дран - цве - е, i
 Ped. * Ped. *

rit. a tempo
 сэр - ца хоць са - мле - е, i - гры сва - ёй не спы - ня -
 rit. a tempo ff f

54
 граць заў - сё - ды га - то - вы,
 yo, A
 Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

lento e f
 бо я лір - нік вяс - ко - вы, я пры лі - ры ска - на - ю.
 sf f ff rallent. p
 62

II

Allegretto $\text{♩}=100$

1 *p sempre legato e molto tranquillo*

6 *p dolce*





10

14

Ма - я лі - ра для спе - ваў, з ча - роў - на - га ты
дрэ - ва! Хай па - слу - ха - юць лю - дзі!

Ні - бы

ў не - бе ста - ец - на, хто ця - бе да - кра - нец - ца, веч - на



e.

Poco meno mosso

Кин - жал той це - ла рэз - не, а

ў ду - шу толь - кі пес - ня ва - стры - нё - ю пра - б'ец - ца.

Яш - чэ бя - да та - ка - я, што свет і не га -

-да - е: што ж у лір - ні - ка ў сэр - цы?
 {
 50

Xi - ба свет ве - даць мо - жа, што ў гру - дзях ма - іх го - жа, бу - ду я
 {
 54

пры на - го - дзе граць ад сэр - ца, граць мно - га, у кас -
 {
 59

dolcissimo
 - цё - ле для Бо - га, для лю - дзей у гас - по - дзе,
 {
 63

a tempo

a tempo

dolce

68

73

77

dolcissimo

81

stro - ем: ля я - е хлоп - цы ро - ем, ну і смеш - ны - я дзе - і:

86

той ву - сы сва - е хва - ліць, гэ - ты ша - блю са

91

sta - лі, а той срэ - бра ў на - дзе i. Мне
// - вы!

un poco più mosso

95

sempre **p**

бо - лей Бог пры - зна - чыў: за - знаць свой

100

го - нар спя - ва - чы! я не па - ні - жа - ю ні

105

cres. *A-* *Aen-* *A-* *do*

спе - ву, ні сло - ва - гор - ды лір - нік вяс - ко -

109

f *di* *mi* *nu* *en* *do*

вы, я лір - нік вяс - ко - вы, я пры лі - ры ска -

ad lib.

114

mf

colla parte

sff

Presto

на - ю!

118

f

Ad.

*** *Ad.*

III

Andantino =60

1
Lí - ра ма - я для спе - ваў. ты з ча - ра - дзей - скіх дрэ - ваў!

6
m.d.
на - дзе - я сла - ба - я! Можа ў та - бе шмат bla - го - га?

11
Ці звяр - ну - ся да Бо - га, ці лю - дзям за - спя - ва - ю, то - ны тва - е глу -

хи - я зну - дзяць сэр - цы люд - скі - я,
 20
 не збя - руць у су - пол - ле, бо так па - чу - е
 25
 кож - ны, быц - цам слу - хаць ня - мож - на, о, до - ля, ой ты,
 29
 до - ля! О, до - ля, ой ты, до - ля!
 33

Я ў кас- цё - ле сам - на - сам
 38
 ля ал - та - ра ча - сам да Бо - га спеў скі - ру - ю,
 43
 ксéндз су - ро - ва па - гля - не, што я ар - га - на гран - не
 47
 то - нам сум - ным мар - ну - ю. Як пай - ду я на свя - ты,

дзе гу - ля - юць дзяў - ча - ты, мо-
 55

sforzando *pianissimo* *dolcissimo* *mezzo-forte*

ладзь шча - слі - ва ска - ча, я зноў кля - ну ім - гнен - ні
 60

пе - сня - твор - ча - га ўмен - на ці ў крыў - дзе ці - ха пла - чу, ці
 64

trill

ў крыў - дзе ці - ха пла - чу.
 68

mezzo-forte

mp ac - - ce - - le - - ran - - do

Спей дзяў - чы - на ча - ка - е, хоць ду - шу за - мы - ка - е,

73 *p* ac - - ce - - le - - ran - - do
cres - - cen - - do

Presto

molto ri - te - nu - to lento e *f*

а ўва мне боль глы - бо - кі - мой спей ад - ной дзяў -

78 molto ri - te - nu - to *f* lento

meno f Vivace, *parlando*

-чы - не, мой спей ад - ной дзяў - чы - не, гро - шы три я - на кі - не, ды

Vivace

83 *mf* *sf* *sf* *sf* *sf*

riten. Lento *p Recit.*

йдзе з дру - гім у ско - - кі. Ска - жа ста - рац я - кіс - ці:

riten. 4 *p*

88 *riten.* 4 *sff*

Andantino

Music score for piano and voice. The piano part consists of two staves: treble and bass. The vocal line begins with lyrics in Russian: "Му - зы - кан - ты ка - лись - ці для ду - шы зна - лі сло - вы!" Measure 92 starts with a dynamic *p* and a tempo marking *molto semplice*. The vocal line continues with lyrics: "Сён - ня йдзе на пры - го - ды ма - ла - дзён без - ба - ро - ды," starting at measure 96.

Continuation of the musical score. The piano part shows harmonic changes and rhythmic patterns. The vocal line continues with the lyrics: "я - му б рог пас - туш - ко - вы!"

Continuation of the musical score. The piano part features a dynamic *p* and a tempo change to *scherzando*. The vocal line continues with the lyrics: "и - ѿс так пры спат - кан - ни -"

Section labeled **Tempo I** with a dynamic *p dolce*. The vocal line continues with the lyrics: "и - ѿс так пры спат - кан - ни -"

Section labeled **Tempo I** with a dynamic *p murmurando*. The vocal line continues with the lyrics: "и - ѿс так пры спат - кан - ни -"

Го - ты хва - ліць, той га - - ніць,- я ж хі - лю - ся ў па -

108

-кло - не, я ж хі - лю - ся ў па - кло - - не.

111

Ды вя - лі - ка - я ла - - ска, што ўлад - - кі хтось па -

114

-пля - скаў, сор - ца сцяў у па - ло

riten.

117

f colla parte

Coda (a tempo)

не. Ма - я лі - ра - пры - зван - не! Ця - бе б

120 *p a tempo*

стру - шчү дз - зван - ня, ты мой крыж - я тры -

123 *cresc.*

un poco più animato

ва - ю! Ты пра -

126 *pp*

p

un poco più animato

-мень мой ду - хо - вы, бо я лір - нік вяс -

129

- ко - вы, я пры лі - ры ска - на
 132 *crescendo* *f* *p*
ac

- ю! Я лір - нік вяс - ко - вы,
 135 *cres* *cen* *do*
ce *le* *ran* *do*

Presto *ad libit.* *lento* **Tempo I**
 я пры лі - ры, я пры лі - ры ска - на - ю!
 138 *ff* *fp lento* *f* *ff*

143 *tr* *p* *ff*

IV

Allegro $J=120$

1 *f*

5 *p*

10 *m.d.*

15

Ma - я лі - ra для спе - vay, z cha - ra - dzey - ska - ga dré - va! Ty zaў -
- sё - dy sa - mno - ju! Праз ця - be ma - ju
si - lu, ka - lі zh ля - gu ў ma - gi - lu, ty slavai budzь ma - ё - ju.

Гэй, шы - ро - ка па све - це вод - гук твой раз - ня -
 20
 сец - ца, сло - вы пес - ні па - мно - жыць.
 Пес - ня
 25
 ralent.
 a tempo
 з кра - ю да кра - ю пой - дзе аж да Ду - на - ю, ці да Ki - е - ва,
 30
 cres
 cen
 do
 мо - жа, ці да Ki - е - ва, мо - жа.
 35
 f

mf

По - тым ўле - ты я - кі - я прый - дуць лю - дзі чу -

40 *p*

- жы - я, збя - руць лю - дзей ля до - му:

"Хо - чам

гля - нуць на дзі - ва, дзе ваш лір - нік зыч - лі - вы, лір - нік, све - ту вя -

50

- до - мы".

mf

Вось та - ды люд мяс - цо - вы пач -

55

p *rallent.* *a tempo*
 не ўспа - мін вяс - ко - вы, рас - пус - ціць па - га - лос - кі,

rallent. *a tempo*
 60

p *pp*
 і шап - тац - ца люд бу - дзе: "Скуль да - лё - кі - я лю - дзі зна - юць

cres *cen* *do*
 65

пес - ні іх вёс - кі, зна - юць пес - ні іх вёс - кі?"

f *f*

Го - нар вёс - кі ба - га - ты: дзе - ці,

p

70 75

хлоп - цы, дзяў - ча - ты - у - се з людзь - мі чу - жы - мі, у - се з людзь - мі чу -

жы - мі бу - дуць згад - ваць з бы - ло - га слай - на - га лір - ні - ка то - га, што спя -

вая - па - між і - мі, па - вя - дуць люд пры -

бы - лы да цвін - тар - най ма - гі - лы, да кры - жа і да клё -

ad lib.

ну, гор -да ўзні - муль га - ло - вы; "Тут наш лір - нік вяс - ко - вы грау на

meno mosso

100 *colla parte*

lento *rallent.* *Allegro*

лі - ры да ско - ну, грау на лі - ры да ско - ну".

lento *rallent.* *ff*

НАША ЗЯМЛІЦА

Lento *ad libitum*

Уна - шай ай - чы - не і ска - лы й пус - ты - ні, бед - на - я
Быў я ў ба - га - тай гер - ман - цаў кра - і - не, там люд ра -

гле - ба, ха - ты ѿсе з ча - ро - ту, пя - чэ днём сон - ца над на - мі, не
зум - ны пра - ца - ваць у - ме - е, жыц - ця там поў - на, і люд - на, і

сты - не, аnoch - чу стра - шыць пя - рун і гры - мо - ты. Не бач - на
чын - на, май - стэр - ства і ра - мя - ство там квіт - не - е. Шы - ро - кі

кве - так, тут у - сю - ды го - ла, пес - ню са - лоў - кі ву - ха не па -
ган - даль, мчац - ца па - ра - во - зы, і ў му - ра - ва - ных там жы - вуць бу -

чу - е, а - дзін ві - хор тут рап - тоў - ны бу -
 до - вах, а ў нас ваў - ку толь - кі ёсць, мо - жа,
 13

cres - - - - -

rallent.

шу - е а - бо а - рол па - дасць у дзю - нах
 схо - ва, дом пас - ту - ху - пус - ты - ная і па -

cen - - - - - do - - - - - rallent. **f**

a tempo dolce, con anima
 го - лас. Ды лю - бы хо - лад і спё - ка - у
 гро - за. А - ле ў кра - і - не ма - ёй доб - ра

simile

17 *sf pp (mf 2-я зв.)*

ле - це і лю - бы род - ны гром і блі - ск -
 сэр - цу, сва - бод - ней ды - хаць і валь - ней дзі

19

- ві - цы. Вя - лі - кі свет наш, го - жа ўсоль на
 - віц - ца. Вя - лі - кі свет наш, го - жа ўсоль на

21

con agitato

све - це - ды за ма - ю лепш не зной - дзеш зям -
 све - це - ды за ма - ю лепш не зной - дзеш зям -

23

p

(2-я зв.)

лі - цы, ды за ма - ю лепш не зной - дзеш зям -
 лі - цы, ды за ма - ю лепш не зной - дзеш зям -

25

f

лі - цы.
 лі - цы.

27

cresc.

f

ГІМН ДА ПАНА ЕЗУСА

Andante

1
3 Oй - чам ад-веч - ным дзе-ліць пра-сто - лы,
Кры - жам рас-пя - ты ў ка - ро - не з цер - ни,

4
на твар спа-да - юць а - нё - лы. Я - го - ным і - мем
здзек з я - го не мі - ла - сэр - ны, ця - чэ кроў з ло - ба,

7
пек - ла ўстры- во - жым - гэ - та сын - бо - жы.
слё - зы - зпа - вск, - гэ - та ча - ла - век.

10
mf poco rit.
a tempo

Poco più mosso, animato

13 *mf* *dim.*

Ты, кто ёсё люд - ства ўзяў пад а-пе - ку, на крыж пры - бі - ты

17 *p*

Бог - ча - ла-ве - ку! Ў на - ша сэр - ца йдзі, хай я - но бу - дзіць

20 *cresc.* *mf*

лю - басць у лю - дзях. Хай бу - дзе лю - басць у

23 *p* *pp* *poco rit.*

mp *p* *poco rit.*

a tempo

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tempo I

ака - лі ў на - шым жыц - цё - вым ко - ле крыж ра - зап-не нас, а

цернь у-ко - ле, каб шлях адо - лець го - дна цяр-ні - сты,

по - мачдай нам, дай, о Хры сту!

КАРАЛІ

Як і - шоў я ў бой кі - пя - чы, як праш-чаў - ся

з хат - кай, тут Га - ну - ля ма - я зпла - чам: "Пой-дзеш гі - нуль, брат - ка! А - ле бу - ду

я ма - ліц - ца па та - бе з тры - во - гі, ты ж пры-нось за то гас - цін - ца-

шнур ка - ра - ляў доў - гі".

18

З ласкай Божай паручыла
Грамадзе радзімай:
Палі ворагавы сілы,
Горад здабылі мы.
Як прыціхнулі гарматы,
Браму як зламалі,
Хто саetaў, хто дукатаў—
Я шукаў каралі.

Хоць і ў шчасці не радзіўся,
А шукаю смела...
Шнур караляў замігціўся,
Як бы вішань спелых.
Тут здабычыну скапіўши,
Не чакаю далей.
Чым хутчэй спяшу к наймільшай—
Даць ёй шнур караляў.

Па гасцінцы, па дарожцы
Кульгаю дадому...
Загудзелі звоны ў вёсцы,
Як па нежывому.
Прыбліжаюся к хаціне,
Аж тут людзі здаля:
“Твая Ганна ў дамавіне,—
Не трэба караляў!”

Ой, заплакаў, ой, заенчыў
Цяжэй цяжкай хмары,
Перад цэркаўкай укленчыў,
Дый спяшу к алтару;
Да свяцейшай да Марыі
Збліжаюся ў жалі
І завесіў ёй на шыі
Тых я шнур караляў.

МАТЫСАК

Allegro con brio

piu tranquillo

mp <> >

mf <>

1. Жыў Ма - ты - сак не - жа - на - ты, у лю - дзей быў на пры - кме - це, і пры -
 2. Па - ка - ха - ла хлоп - ца сме - ла пры - га - жу - ня, цуд пры - ро - ды: "Мой Ма -
 3. "Мой Ма - ты - сак, хоць я - кі - я кінь лю - боў - ны - я пры - го - ды, у - ия -
 4. Піў з ад - ча - ю аж да но - чы, на па - це - ху - цэ - лы ты - дзень і па -

sf >

p <

стой - ны, і ба - га - ты, і шчас - лі - вы ў гэ - тым све - це; го - ра
 ты - сак! Я б ха - це - ла стаць тва - ё - ю на - заў - сё - ды!" Хтось - ці
 бе ёсь за - ла - ты - я, пой - дзем ра - зам да гас - по - ды!" - Су - ця -
 іў у - сіх, хто хо - ча, ста - віў ён у - сім, хто прый - дзе; грош а -

9 *p*

mp <>

mp <>

13 *p* *pp* *mp* — *p*

Tempo I

cresc.
rall.

ve - ry - li, kab po - tym 1,2,3,4. Lës pry - vëu na krai Ma - tys - ka, lës pry -
ty - sak stau - se gor - shi.
se - dze, do - bra ka - jaš!
pej - chy - nы da - xa - ty.

17 *rall.* *mp* — *pp* *lento* *sf* — *f*

Allegro con brio

vëu na krai Ma - tys - ka.

21 > V ff >

Poco meno mosso

mp

5. И зва - ліў - ся ён ад трун - ку, ад на - по - яў роз - ных
 6. И па - ду - маў ён да ско - ну: "Каб зга - да - лі ў час жа -
 7. Ён па - мёр, як ёесь ви - слоў - е. ні - бы той свя - ты ту -
 8. Пад дзяр - ни - най пад зя - лё - най мес - ца ён за - няў ня -

(26) *mp*

p

mf

про - бы, гля - нуў ле - кар для ра - тун - ку і знай -
 лоб - ны, я тас - та - мент па за - ко - ну для ся -
 рэц - кі, і па - кла - лі ва ўзга - лоў - е, што з а -
 мно - га, не бы - ло па ім і зво - наў: не пла -

30 *sf* *mf*

mp

un poco più lento

p

шоў аж трыв хва - ро - бы, ўзяў - шы ко - ней за ля - чэн - не, з'е - хаў
 броў скла - ду а - со - бны." Ды бы - ло, а - кром са - ба - кі, ўсё ад -
 нуч ма - гло сус - трэц - ца. На хаў - ту - ры не па - кі - нуў ён су -
 ціў ні - хто ні - чо - га. Ля ка - плі - цы па - ха - ва - лі, крыж я -

33

un poco *piu lento* *p*

pp

rallent.
dim.
pp lento

зі - мі ў свет ня - бліз - ка, хоць і вы - ка - заў зы - чн - не. 5,6,7,8.Лёс пры -
 да - дзе - на для сы - скаў - спер - ла дух у не - ба - ра - кі;
 се - дзям і а - грыз - ка - стар - цы не - слі да - ма - ві - ну.
 ло - вы там за - бліс - каў, на кры - жы тым на - пі - са - лі;

37 *mp* *p* *rallent.* ***pp lento***

Tempo I

sf *f* *sf* *mp*
41 *sf* *f* *f*

вёў на край Ма - тыс - ка, лёс пры - вёў на - край Ма - тыс -

Allegro con brio

sff

45

ка.

КАМЕНТАР

ПАРАДА

Верш і музыка напісаны да 2 лютага 1852 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy V. Wilno, 1858.

ЛЮЛІ

Верш пад загалоўкам “Нявіннай душачцы” напісаны ў 1846г., музыка – між 1846 і 1850 гг. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy III. Wilno, 1851.

ДОЛЯ

Пёршы варыянт верша напісаны ў 1850 г., другі – у 1854 г., музыка 2 лютага 1858 г. [?] Першапублікацыя – Śpiewnik domowy V. Wilno, 1858.

РАНІШНЯЯ ПЕСНЯ

Фрагмент незакончанай кантаты “Год у песні”. Напісаны ў 1852 г., музыка – не пазней 1854 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy II. Wyd. 2. Wilno, 1854.

ПЕСНЯ ВОЙТА

Фрагмент незакончанай кантаты “Год у песні”. Напісаны ў 1852 г., музыка – не пазней 1854 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy II. Wyd. 2. Wilno, 1854.

КАЛАСОК

Фрагмент незакончанай кантаты “Год у песні”. Напісаны ў 1852г., музыка – не пазней 1854г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy II. Wyd. 2. Wilno, 1854.

ПЕРАПЁЛКА

Фрагмент незакончанай кантаты “Год у песні”. Напісаны ў 1852г. пад загалоўкам “Жніўная песня”, музыка – не пазней 1854 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy II. Wyd. 2. Wilno, 1854.

ВЕЧАРОВАЯ ПЕСНЯ

Фрагмент незакончанай кантаты “Год у песні”. Напісаны ў 1852 г., музыка – не пазней 1854 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy II. Wyd. 2. Wilno, 1854.

ПЕСНЯ МАРЫ

XXVII раздзел гавэнды (гутаркі) “Споведзь пана Корсака, полацкага харужага”, напісаны ў ліпені 1853 г., на музыку пакладзены да 22 верасня 1854 г. Першапублікацыя – Śpiewnik domowy V. Wilno, 1858.

ПЕСНЯ ПАХОДУ ЛІЦВІНАЎ

Фрагмент паэмы “Дачка Пястаў”, якая была закончана 22 мая 1855 г. Музыка напісана ў той жа час. Першапублікацыя – Sygokomla WI. Córę piastów: powieść z dziejów litewskich – 1282 r. Wilno, 1855.

МАТЫЛЬ

Верш пад загалоўкам “Красавіці матыль” напісаны ў 1857 г., музыка – перад маем 1857 г. Першапублікацыя не ўстаноўлена.

КАЛЯДА

Верш напісаны ў 1855 г., музыка – не пазней канца таго ж года. Першапублікацыя – Kalendarz... Jana Jaworskiego na g. 1856. Warszawa, 1855.

ЛІРНІК ВЯСКОВЫ

Верш складаецца з чатырох частак. Напісаны 18 студзеня 1852 г., музыка – у студзені-сакавіку 1857 г. Першарублікацыя – Moniszko St. Lirnik wioskowy: Sielanka. Cztery pieśni. Wilno, (1858).

НАША ЗЯМЛІЦА

Урывак верша “Музыка”, напісанага ў 1847 г. і прысвечанага пані J.V., жонцы мірскага аптэкара Фохта. Песня напісана ў варшаўскі перыяд кампазітара. Першапублікацыя – Moniuszko St.Dziela. Warszawa, 1971.

ГІМН ДА ПАНА ЕЗУСА

Верш напісаны ў 1855 г., музыка – 22 сакавіка 1872 г. Першапублікацыя – Chwala na wysokośći: Zbiór utworów religijnych. Warszawa, (s. a.).

КАРАЛІ

Верш напісаны ў 1854 г. Час напісання музыкі невядомы. Першапублікацыя – Cudne dźwięki: Wybór śpiewów polskich i obcych kompozytorów na jeden glos z tow. fortepianu. Warszawa, (s. a.)

МАТЫСАК

Гутарка напісана ў 1855 г., час узнікнення музыкі невядомы. Першапублікацыя – Moniuszko St. Matysek. Wilno, (s. a.).

Rada

W naszych górach dziewcząt moc,
A w ich oczach gwiazdy, noc.
Dobrzeć z nimi, zuchu młody,
Ale lepsze dni swobody.
Więc nie żerń się, dni nie gub,
Sluchaj rady mej:
A rumaka raczej kup,
Będzie walczyć lżej,
Będzie walczyć lżej.
Kto się żeni, znam to, znam,
Lichej doli szuka sam.
On na boje nie poleci,
Bo go zmiękczy głos kobiecy.
Więc nie żerń się, dni nie gub,
Sluchaj rady mej:
A rumaka raczej kup,
Będzie walczyć lżej,
Będzie walczyć lżej.
Ej, nie zdradzi wierny koń,
Na nim w wody, ogień goń;
Leci blonią jak wiatr chyży
I odległość wnet przybliży.
Więc nie żerń się, dni nie gub,
Sluchaj rady mej:
A rumaka raczej kup,
Będzie walczyć lżej,
Będzie walczyć lżej.

Luli

Co z losem wieść boje?
Przespaleś to twoje!
Niech cię sen skrzydełkami przytuli.
Złe wyszli na wojnie?
Spij bratku spokojnie.
Luli, niewiniątko! luli, luli.
Świat nie wie gdzie śpieszy,
Kto śpi ten nie grzeszy,
Jak dziecię, co w chrzestnej koszuli,
Spać z dlonią na oczy,
To słoneczne nie zmroczy.
Luli, luli, niewiniątko, niewiniątko, luli, luli.
Bo cóż ci do tego,
Gdzie tam gdzieś lzy biega,
Że nędzarz w lachmanach się tuli.
Od cudzej zlej doli
Serduszko nie boli.
Luli, niewiniątko, luli, luli!
O pierwszej godzinie
Obiadek nie minie,
Przed obiadkiem stukniemy wóduli,
J znowu na łóżko
Twą głowę poloże.
Luli, luli, niewiniątko, niewiniątko, luli, luli.

Dola

W oczach ciemno, serce boli
I zaplakać chce się!
Pójdę hukać, lepszej doli
Wywoływać w lesie.
Przymiem chlebem, przyjmien sola
W szczerej uprzejmości.
Odezwij się, lepsza dolo,
I przyjdź do nas w gości.
Miedzy wzgórki, miedzy drzewa
Wołam w leśnej ciszy;
Ale słowa wiatr odwiewa,
Dola nie posłyszy!
Piosnko moja! ej, nie tobie
Przebić wicher burzy.
Wracaj jeczeń sama w sobie,
Kiedy serce wtórzy.

Pieśń poranna

Wstawajcie, dzieci, świta na dworze,
Już od godziny krzątam się sam.
Już z za pagórka słoneczko Boże
Brzask na dzień dobry przysyła was,
Przysyła was,
Brzask na dzień dobry przysyła was.
Otwórzcie ze snu, otwórzcie oczy,
Leniwej drzymki minal już czas.
Z Bogiem pocznijcie wasz dzień roboczy,
Krzyż Chrystusowy niech wzmacni was,
Niech wzmacni was,
Krzyż Chrystusowy niech wzmacni was.
Wstawajcie, dzieci, do pracy czas,
Już od godziny krzątam się sam,
Dzień dobry słoneczko przysyła was.
Dzieci, wstawajcie, do pracy czas,
Krzyż Chrystusowy niech wzmacni,
Niech wzmacni was.
Wstawajcie, dzieci! do pracy czas,
Krzyż Chrystusowy niech wzmacni was.

Pieśń wójta

Hej chłopcy, na ląkę i kosić,
Jesteśmy przy drożnej figurze,
A dosyć tych śpiewów, już dosyć,
Bo ja was inaczej zawtórzę.
Kwiateczki i wiatrów igranie,
To dobre w piosenke pastuszej.
To u mnie gospodarz, Mospanie,
Co kwiatki na sianko wysuszy!
Was, dziewczki, do żniwa mam prosić,
A snopy związywać mi duże,
I dosyć tych pieśni, już dosyć,
Bo ja was inaczej zawtórzę.
Te klosy, to wiatrów igranie,
Zabawka dziecienna i marna.
To klosek najlepszy, Mospanie,
Co wyda najwięcej mi ziarna!

Klosek

Klosku żytni, czyż nie szkoda,
Że cię zeżniem z pola?
Póki jesczcze trawa młoda,
Póty życie i swoboda,
Póty lepsza dola.
W pośród listków i badyli
Rośnie klos zielony,
To do kwiatka się przymili,
To wesola głowę schyli
W rozmaite strony.
Deszcz dla niego to otucha,
Wicher to swawola,
Zda się, żyje w pośród pola
I skowronka słucha.
Przeszła wiosna, pizeszla marno,
Nastal miesiąc nowy;
Klos obciąża bujne ziarno,
Jako myśli, co się garną
Do poważnej głowy.
On zesmutniał w suche lato,
Zżółkniał w czas dojrzaania;
Przeszła młodość, coż mu za to?
Główę plonem choć bogata
Ku zieimi nakłania.
Skwar i slotą go przerżała,
Grad i wicher troska,
A wesoly śpiew żniwiarza
Śmierci dlań pogłoska.
Lepiej być już trawką w wiośnie,
Pieszczoła motyli,
Niżli kloskiem, gdy wyrośnie,

Ociejeje i żalośnie
Ku ziemi się schyli.
Lepsza młodość i śmiech skory,
Choć w nim nie ma treści,
Niż późniejszej wieku pory
Mądre, suche rozhowory,
Z westchnieniem bolesći!
Puścmy ducha na swobodę,
Gońmy senne mary;
Lepiej nosić serce młode
Niżli rozum stary.

Przepióreczka

Przepióreczka w zbożu kwili,
Żeśmy gniazdo jej zburzyli;
I ze złości nieszczęśliwa
Różne rzeczy wygadywa;
Wygadywa i przeklina,
Ej, złośliwa to ptaszyna!
Wygadywa i przeklina.
Ej, złośliwa to ptaszyna!
“Piecie, żenicy! Źniejcie zboże!
Wszak bogaty pan we dworze,
Choć pragnienie głos wasm trudni.
Teraz wyschła woda w studni.
Ale gdy się wszystko później,
Pan uraczy was wielmożnie,
Da wasm miodu, da wasm wina!”
Ej, złośliwa to ptaszyna!
“Pijcie, żenicy, pijcie do dna,
Bo daleko wiosna głodna,
Gdy wiosenne słonko wstanie,
Ciągną zboże na przystanie,
Wicinami k' Niemcom gonia,
A po wioskach w dzwony dzwonia;
Śmierć swe żniwo rozpoczyna.”
Ej, złośliwa to ptaszyna!
Przepióreczka kwili w życie,
Panie wójcie! czy słyszycie?
Bieź do dworu pański slugo,
I przynieście strzelbę długą,
I zastrzelcie nam na dziwo
Przepióreczkę szczebiotliwą;
Niech nie jeczy, nie przeklina.
Ej, złośliwa to ptaszyna!

Pieśń wieczorna

Po nocnej rosie
Płyń, dźwięczny głosie,
Niech się twe echo rozszerzy,
Gdzie nasza chatka,
Gdzie stara matka
Krzata się kolo wieczerzy.
Jutro dzień święta;
Niwa nie zżeta
Niechaj przez jutro dojrzewa,
Niech wiatr swawolny,
Niech konik polny,
Niechaj skowronek tu śpiewa,
Już blisko, blisko
Chatnie ognisko
Znużone serce weseli;
Tam pracowita
Matka mię spyta:
“Wieleście w polu nażeli?”
“Matko! jam młoda,
Rąk moich szkoda,
Szkoda na skwarze oblicza!
Zle szła robota,
Przeszkadza slotu
I moja dumka dziewczica.”

Pieśń Marii

Slonko niedzielne świeci,
Swieci jasną pogodą,
Ojcze, błogosław dzieci!
Już mię do ślubu wiada.
Na dworze gości roje,
Tam i lubego zoczę,
Drużki, wy siotry moje,
Spieszcie się pleść warkocze!
Kieruj pod cmentarz konie;
Pod cmentarz, drużbo mily!
Ja matce się poklonię,
Przeżegna mię z mogilą!
Z ruty zielony wianek
Na moja głowę włoży,
Ej, Janku, piękny ranek
Piękną nam dole wróży.
Ej, spieszcie lasem, blonią,
Bo droga nam daleka!
W kościele dawno dzwonia,
Ksiądz przed ołtarzem czeka!

Pieśń pochodu Litwinów

Niech wesolo szumi las:
Kniaż do boju wezwali nas;
Umocnijmy dzisiaj ducha,
Jutro fał krew zaplucha—
Idziem w dobry czas!
Smialo, koniu, idź na bój!
Twarzysz doby mój!
Kiedy pan twój wrogów drażni,
Ty nie pierzchaj dla bojaźni,
Ale mążnie stój.
W mocnych murach mieszka Lach,
Ale w piersiach jego strach;
A my Łacha w jednej chwili
Zwycięzli, wyszydzili.
Wzięli twierdzy gmach!
Ziemię Niemców dobrze znam:
Bo dziewczęta kraśne tam;
Lecz my Niemca krwią się zleli,
Krasawice uścisnęli,
Nie uciekły nam!
Gdyśmy dalej poszli w tan,
Drżały mury Gdańskich ścian –
My wypadliśmy z zasadzki,
Aż pobledniał wódz krzyżacki,
Gdańskich murów pan!

Motyl

Młody chłopaku, porzuć swawole,
Kwietniowy motyl wylecial w pole.
Radosna chwila! Radosna chwila!
Nie psuj radości twoja pustota,
Niech mu na skrzydłach migocze złoto.
Nie góń motyla, nie góń motyla.
Niech sobie lata, niech sobie lata,
Przez kilka godzin niech użyje świata!
Co się przymila! Co się przymila!
Skrzydła mu plona, oczki mu plona,
Chce się pocieszyć trawką zieloną.
Nie góń motyla, nie góń motyla.
Dla niego wieczność, co dla nas chwilka,
Chce w jednej wiośnie mieć wiosen kilka,
Główkę przechyla, główkę przechyla,
A z każdej trawki, z każdego kwiatka
Chcialby słodzce ssać do ostatka.
Nie góń motyla, nie góń motyla.
Marząc o róžach, pije cykute,
Jemu nie szkodzą kropki zatrute.
Niech je wychyla, niech je wychyla,
Dopóki wierzy w balsam we kwiecie.
Jeśli go ploszysz... grzech tobie, dziecie!
Nie góń motyla, nie góń motyla.
Gdyby żył tyle, co my żyjemy,
I gdyby wiedział to, co my wiemy,
Ssal miód z badyla, ssal miód z badyla,
Niech nie doczeka przyszłej jutrzenki!
Dziecię kochane, nie żałuj ręki!
Zabij motyla, zabij motyla.

Kołeda

My przed wami dziś stajem
Staroświeckim zwyczajem,
W Nowy Rok niesiem piosnkę w ofierze;
Gdy nadzieję duch rośnie,
Kołędując radośnie,
Posluchajcie nas szczerze!
Narodzony Syn Boży
Niech swe serce otworzy,
Kedy skarb nieprzebrany, bogaty.
Niechaj gwiazda Trzech Króli
Promieniami otuli
Wasze głowy i chaty.
Częstochowska Maryja
Waszym modłom niech sprzyja,
W dobry czas niech Ja prośba poruszy,
Niech się krzewią szczęśliwie
Zboża na waszej niwie,
A cnoty w naszej duszy.
Ponad miasta, nad wioski
Niechaj czuwa duch boski,
Dary lask niech rozsypie w narodzie;
Czy biesiada, czy praca
Niech wam serca obraca
Ku miłości i zgódzie.
A Opatrzność co chwila
Niech was groszem zasila,
Szczęść wam Bog, i panowie, i prości.
Mając grosza oblicie,
Toč kalendarz kupicie
Liczyc dzionki radości.

Lirnik wioskowy

1
Liro ty moja śpiewna! z czarodziejskiego drewna
Snadź ciebie wyrobiono!
Skoro cię wezmę w ręce, gdy rączkę twozą zakręczę,
Zaraz mi kipi lono;
Czuje radość nieznana, jakby na sercu grano,
I smutno, i wesoło.
Jam szczęśliwy, bogaty, gdy od chaty do chaty
Przechodzę całe siolo!
Z tobą się nie napieszcz: i dzień i noc i jeszcze,
Jeszcze gralbym bez końca,
Aż mi się w piersiach warzy, aż mi do bladej twarzy
Uderza krew goraca.
Niech sobie boli ręka, niech sobie serce pęka,
Ja przecię tonów nie zniże;
Nie żałuję mej głowy, wszak ja lirnik wioskowy
Skonam grając na lirze!

2
Liro ty moja śpiewna, z czarodziejskiego drewna!
Niebezpieczneś narzędzie!
Jakby w piekle, jak w niebie, kto się dotknął do ciebie,
Wiecznie pamiętać będzie!
Wnet go dumka uniesie, wnet sercu kochać chce się
I tęsknota ogarnie.
Tyś pokaraniem Bożym, z tobą jak z ostrym nożem,
Nie żartować bezkarnie.
Bo noże cialo boda, a piosnka duszą młodą
Jakby ostrzem przenika,
A gorsza jeszcze bieda, że świat i wiary nie da:
Co tam w duszys lirnika?
Co oni wiedzieć mogą, że mi tak w piersiach blogo,
Że mnie tak chętka bodzie
Grać od serca, grać wiele, panu Bogu w kościele,
Dobrym ludziom w gospodzie;
Grać przed moją jedyną, niech ja piosnki obwina,
Niech ja dźwiękiem otocza,
Czy pracuje we žniwa, czy po pracy spoczywa,
Czy się bawi ochoczo.
Patrzcie! patrzcie na Dziewę moją! Przy niej się chłopcy roja,
Śmieszne ludziska!
Jeden wąsem się chwali, drugi mieczem ze stali,
Trzeci srebrem polska.
Mnie więcej Bóg przeznacza: znaj, co to hardość śpiewacza!
Przed nikim nie zniże ni pieśni, ni głowy, hardy lirnik wioskowy!
Ja, lirnik wioskowy, skonam, grając na lirze.

Liro ty moja śpiewna, z czarodziejskiego drewna!
 Wątle z tobą nadzieje!
 Snadź twe piosenki niepiękne! Czy przed Bogiem uklęknę,
 Czy dla ludzi zapieję,
 Tylko rozgwar twój znudzi Pana Boga i ludzi,
 Serc braterskich nie zjedna.
 Bo każdy z towarzyszy, słyszy, jakby nie słyszy.
 O dolo moja biedna!
 O dolo moja biedna!
 Kiedy czasem się zdarza, że u stóp ołtarza
 Ku Bogu głos wytęże,
 Ksiądz na mnie patrzy gniewno, że muzykę cerkiewną
 Smutnym tonem mitręże.
 Kiedy pójdę we święta, gdzie się bawią dziewczęta,
 Młodzież i starcy w domu,
 Klnę, że mi piersi wrosło pieśnio-twórcze rzemiosło,
 Lub płaczę pokryjomu,
 Lub płaczę pokryjomu!
 Dziewczę słucha lirnika, ale duszę zamyka,
 Mnie się serce rozpada.
 Ja pieśnią serca proszę! Ja pieśnią serca proszę,
 Ona rzuci trzy grosze
 I z innym plasa rada!
 Starzec westchnie i powie: "Za mych czasów grajkowie
 Toć to grali dla duszy!
 Dzisiaj idzie w zawody jakiś młodzik bez brody;
 Trąbić mu w róg pastuszy."
 I tak wszyscy zebrani, jeden chwali, ten dani.
 Klaniam, klaniem uprzejmie!
 Otóż wielka mi laska, że w dlonie ktoś zaklaska,
 Ale serce odejmie!
 Liro, próżnaś przynęty! strzaskać by cię na szczyty,
 Z ciebie ciernie i krzyże!
 Lecz tyś promień mej głowy, wszak ja lirnik wioskowy,
 Skonam, grając na lirze!
 Ja, lirnik wioskowy, skonam grając,
 Skonam, grając na lirze!

Liro ty moja śpiewna z czarodziejskiego drewna!
 Ludzie Izami mnie poją!
 Dla mnie tyś ulga Boża, a gdy mnie w grób polożą,
 Ty będziesz chluba moja.
 Ej rozgłośnie, rozgłośnie, twoje echo urośnie
 Zolbrzymię me słowa;
 Pójdu z kraju do kraju, do samego Dunaju,
 Do samego Kijowa,
 Do samego Kijowa.
 Kiedyś w okna sasiada cudzych ludzi gromada
 Ciekawie zakolata:
 "Przysłyśmy patrzeć dziwa, gdzie wasz lirnik spoczywa,
 Lirnik głośny u świata."
 Wtedy z całego siola ciekawość lud wywoła,
 I będą czynić wnioski,
 Szeptać ściiskając plecy: "Skąd ci ludzie dalecy
 Znają pieśni tej wioski,
 Znają pieśni tej wioski?"
 Wiosce chluba urasta; młodzian, dziewczę, niewiasta
 Przed ludźmi cudzej ziemi,
 Westchnieniem i gawędą ślać lirnika będą
 Ślać lirnika będą,
 Co żył i śpiewał z niemi,
 I powioda przybyszy do cmentarnej zaciszy,
 Gdzie przy sośnie trzy Krzyże;
 I rzekną wznosząc głowy: "Ty nasz lirnik wioskowy
 Skonal grając na lirze,
 Skonal grając na lirze."

Nasza ziemica

W ojczyźnie mojej pustynie i skaly,
Ziemia nieplodna i chruściane domy,
We dnie nas skwarzą słoneczne upaly,
A w nocy strasza pioruny i gromy.
W piaszczystych zaspach kwiatka nie obacze,
Slowicza piosnka ucha nie popieści,
Sam tylko potok gwaltowny szeleści
I skalny orzel na urwisku kracze.
Lecz mile burze i śnieżne zamiecie,
Mili ojczysty grom i błyskawice,
Świat ten szeroki, pięknie na tym świecie,
Lecz nie ma ziemi nad moją ziemicę,
Lecz nie ma ziemi nad moją ziemicę.
Byłem w bogatych Germanów ojczyźnie,
Tam lud przemysłni gospodarzy dzielnie,
Tam pełno życia i ludno, i żyźnie,
Tam i zbytkowne kwitną rękozdzielnie,
Szeroki handel, szybkie parowozy
I murowane mieszkania człowiekze;
A u nas tylko chyba wilk się wleczę
Lub się wałęsa pasterz przez wąwozy.
Lecz w moim kraju nic serca nie gniecie,
Wolniejszy oddech, swobodniejsze lice,
Świat ten szeroki, pięknie na tym świecie,
Lecz niema ziemi nad moją ziemicę.

Hymn do Pana Jezusa

Z Ojcem przedwiecznym stolicę dzieli,
Na twarz padają anielki,
Na Jego Imię piekło się trwoży:
Oto Syn Boży.
Krzyżem obarczon, w koronie z cierni,
Dręczą Go niemilosierni,
Krew płynie z czola, Iza tryska z powiek:
Oto jest człowiek.
Ty, który ludzkość wzialeś w swą pieczę,
Na krzyż przybyły Boże-człowiecze!
Wnijdż do serca nam,
Niech się w nim zbudzi miłość dla ludzi:
Zbudź w sercach miłość dla ludzi.
A gdy w naszego życia zawodzie
Krzyż nas obarczy, a cierni ubodzie,
Przebywać godnie drogi cierniste
Pomoż pomóż nam, o Chryste!

Korale

Gdy z kozaki szedł na boje,
Moja Hanna rzecze:
"Niesiesz, luby, życie swoje
Pod tatarskie miecze!
Lecz modlitwa, płacz dziewczyny,
W boju cię ocali.
Ty mi za to, mój jedyny,
Przynieś sznur korali."
Bóg kozackiej szczęścił braci,
W jednej boju chwili
Chan tatarski wojsko traci,
A my gród zdobyli.
Gdy wyparto krzepkie wrota,
Gdy się miasto pali,
Inny srebra, inny złota,
Jam szukal korali.
Wśród rabunku los mi sluży,
Pan Bóg zdobycz poda:
Sznur korali krašny, duży,
Jakby wiśnia młoda.
Pochwyciwszy zdobycz droga,
Już nie czekam dalej,
Spieszę stanąć przed nieboga,
Dać jej sznur korali.
Pędzę stepem, pędzę blonia,
Lecz daremna praca,
W naszej cerkwi dzwony dzwonia,
Lud z mogilek wraca.
Dobry ludzie spieszą ku mnie
I wolają z dali:
"Twoja Hanka leży w trumnie,
Nie trzeba korali".

Zaplakalem, zajęknąłem
I roztaracam rzesze,
I przed cerkwią padam czolem,
I przed ołtarz spieszę.
Do Najświętszej stóp Maryi
Niosę moje żale
I zawieszam u Jej szyi
Czerwone korale.

Matysek

Był Matysek, chłop przed laty,
Jak drugiego nie znajdzicie;
I przystojny, i bogaty,
I szczęśliwy na tym świecie.
Był kochany, nie znal biedy,
Zazdrościли mu ludziska,
Nikt nie wierzył, aby kiedy
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
Krasawica, cud dziewczyna,
Zakochała się w nim skrycie:
"Mój Matysku! jestem twoja,
Będę twoja całe życie."
Lecz ktoś inny synnął grosza,
Wzajemność dziewczynki zyska,
I Matysek wział odkosza.
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
"Mój Matysku, nie dbaj o to,
A milosne rzuć zachody!
Lepiej z nami użyj złoto,
Pójdzem hulać do gospody."
Tak go sąsiad cieszył w biedzie
I caluje, i uściiska:
"Dobrze mówisz, mój sąsiadzie."
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
Pil z rozpaczli dobę całą,
Na pociechę pół tygodnia,
Poil wszystkich, co się wlalo,
I sasiada, i przychodnia.
A gdy przyszło do zapłaty...
Toč ostatni grosz wyciska, –
Jak niepyszny szedł do chaty.
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
I od tańca, i od trunku
Zachorował też doby;
Lekarz przybył dla ratunku
I napędził trzy choroby.
A za recept i za leki
Wziął ze stajni dwa koniska
I pojechał w świat daleki!
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
Więc przed śmiercią myśli sobie:
"Niechże wspomną towarzysze!
Ja testament dla nich zrobię
I każdemu coś zapiszę.
Ale w chacie nic nie było
Prócz starego w progu psiska, –
Westchnął biedak całą siłą!
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
Umarł tedy, jak ów świętý,
Co tureckim ludzie zowa;
A odzieży lichej szczęty
Polożyli mu pod głowę,
A na pogrzeb nikt z sąsiadów
Nie popatrzył ani z bliska;
Trumnę niosło czterech dziadów.
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!
Pod darniną, pod zieloną,
Zajął miejsce nieprzestronne;
Na pogrzebie nie dzwoniono,
Bo nie stało na podzwonne.
Przy kapliczce, tuż pod ścianą,
Jedlinowy krzyż błyksa,
A na krzyżu napisano:
Przyszła kryszka na Matyska!
Przyszła kryszka na Matyska!

ЗМЕСТ

УСТУП	3
ПАРАДА	5
Пераклад У.Мархеля	
ЛЮЛІ	6
Пераклад У.Мархеля	
ДОЛЯ	8
Пераклад Я.Купалы (рэд. У.Мархеля)	
РАНИШНЯЯ ПЕСНЯ	9
Пераклад У.Мархеля	
ПЕСНЯ ВОЙТА	14
Пераклад У.Мархеля	
КАЛАСОК	16
Пераклад У.Мархеля	
ПЕРАПЁЛКА	19
Пераклад У.Мархеля	
ВЕЧАРОВАЯ ПЕСНЯ	21
Пераклад У.Мархеля	
ПЕСНЯ МАРЫИ	23
Пераклад У.Мархеля	
ПЕСНЯ ПАХОДУ ЛІЦВІНАЎ	26
Пераклад У.Мархеля	
МАТЬЛЬ	29
Пераклад У.Мархеля	
КАЛЯДА	35
Пераклад У.Мархеля	
ЛІРНІК ВЯСКОВЫ (I-IV)	39
Пераклад У.Мархеля	
НАША ЗЯМЛІЦА	65
Пераклад У.Мархеля	
ГІМН ДА ПАНА ЕЗУСА	68
Пераклад У.Мархеля	
КАРАЛІ	71
Пераклад Я.Купалы (рэд.У.Мархеля)	
МАТЫСАК	73
Пераклад У.Мархеля	
КАМЕНТАР	77
Тэксты рамансаў і песень на польскай мове.....	78

Компьютерный набор и верстка ***Катаевой И.***

Заказ 320. Тираж 250 экз.
Отпечатано в тип. ЗАО "ТЭКСАРТ"
Лиц. ЛП № 64 от 24.11.1997
220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, тел. 236-53-32